

## ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА ВКП(б) і СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ СССР

ВЫЗВАЎІЦЬ ПОўНАСЦЮ з 1 СТУДЗЕНЯ 1937 ГОДА АД ПАСТАВАК ДЗЯРЖАВЕ ЗЯРНА, СЛАНЕЧНІКА, РЫСУ, БУЛЬБЫ, МЯСА і МАЛАБА ГАСПАДАРКІ КАЛГАСНІКАў і АЛНАСОБНІКАў, НЕПРАПАДЗОЎЛІНЫХ з ПРЫЧЫН СТАРОГА ўЗРОСТУ (60 ГОД і ВОЛЬШ) і НЯМАЮЧЫХ у СЯМІ ПРАПАДЗОЎЛІНЫХ ЧЛЕНАў.

ПРАВАВАЎ і з ЗАЦВЕРДЖЭННЯ СНК СССР РАЗАСЛАЎ НА МЕСЦЫ ІНСТРУКЦЫЮ па ПРЫМЯНЭННЮ ДАНАЙ ПАСТАНОВЫ. СТАРШЫНЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАў СІОУЗА ССР В. МОЛАТАў. І. СТАЛІН! 20 ліпеня 1936 года.

### У Соўнаркоме СССР і ЦК ВКП(б)

Соўнарком Саюза ССР і ЦК ВКП(б) зацвердзілі каштарысы кошт 5 новабудуючых мастоў г. Масквы ў суме 179,6 мільёна рублёў (Крымеі, Вялікі Каменны, Вялікі Маскварэцкі, Красна-Холмскі і Усінскі масты). Каштарысы кошт мастоў быў уважліва правяран начальнікам Галоўбудпрама НК пярэпрама тав. Гінзбургам з прыцягненнем раду спецыялістаў.

Результат зробленай правяры перапапачаткова ўстаноўлены Моссоветаў каштарысы кошт 5 мастоў быў скарачаны на 35 проц.

## ПАДВОІМ І ПАТРОІМ ВЫПУСК ТАВАРАУ

З дня ў дзень багачее наша краіна. Матэрыяльны і культурны ўзровень працоўных непамерна вырас і працягвае ўзрастаць. Паўная здольнасць насельніцтва Саюза выключна выкарыстана на прадметы шырокага спажывання, на прыгожае адзенне, абутак, зграбную посуду і іншыя прадметы хатняга ўжытку, на раскошную модалу ў нас велізарнайшай. Гэта і зразумела. У гэтым сказаванна перамога сацыялізму ў нашай краіне, выключны рост матэрыяльнага добрабыту працоўных, рост эканомікі і культуры ўсёй краіны. Тут сказаваюцца клопаты нашай партыі, вялікага Сталіна, мудрае кіраўніцтва якога забяспечыла працоўным нашай краіны шчаслівае і радаснае жыццё сёння і яшчэ больш светлае і радаснае заўтра.

Задаем пытанне: ці думалі людзі, якія выраблялі мэблю, аб спажывальцах? Тут треба сказаць аб цехах шырспажыву. Вядома, што гэтыя цехі працуюць на адыходах сырэнні. Адыхоў і прамысловасці шмат і цехі шырспажыву маюць магчымасць даць дадаткова вялікую колькасць тавараў на рынак.

Советскі Саюз мае цяпер магутную прамысловасць з перапланскай тэхнічай. Колькасць выпускаемых тавараў намога разоў перавышае даваенны выпуск.

А як у нас атрымоўваецца з гэтымі пачамі? Узяць к прыкладу цехі шырспажыву на прадпрыемствах Белметалатреста. Трест даў гэтым цехам планы сметаворна-ніжкі, але ён умудрыўся забяць правярыць, як выконваюцца нават гэтыя, аўна занятаныя планы. У гэтым атрымалася, што цехі шырспажыву перасталі быць такавымі. На заводах імя Варашылава ў Менску і імя Кірава ў Віцебску гэтыя цехі выконваюць аповыя заказы для розных будаўнічых арганізацый, кіраўнікі гэтых прадпрыемстваў мещ за ўсё думаюць аб шырокіх масах советскіх спажываў. А ў тресте аказаваліся зводкамі, якія паказваюць, што планы перавыконваюцца.

Але ўсё-ж попыт на тавары шырокага спажывання не заўсёды задовольняецца. Прычына недахопу тавараў заключаецца ў тым, што некаторыя кіраўнікі прамысловасці часта забываюць, што цыпер яны павінны вырашаць новыя задачы і, што важнейшая з іх — гэта забавольці патрэбнасці нашых советскіх грамадзян, заваць краіну таннамі і высокакачэснымі прадметамі шырокага спажывання.

Чым выконваюцца гэтыя планы, за кошт якога асартыменту, гэта нікога не турбуе. Ці-ж гэта не прыклад чыноўніцкіх адносін да кажнейшых партыйных заданьяў? Партыя штодзёна клопатніца аб добрабыце працоўных, партыя вучыць улічваць іх малейшыя патрэбаванні, а ў нас знаходзяцца такія дырэктары, якія закрываюць цехі шырспажыву, матывуючы гэта невымоўнасцю, маладаходнасцю. Такія людзі ўзрадзілі засудуючы высокага звання дырэктара сацыялістычнага прадпрыемства.

Прадукцыя прамысловасці БССР расце з года ў год. За перае паўгоддзе 1936 года ў нас выпушчана на 32,2 проц. больш прадукцыі, чым за такі-ж час у мінулым годзе. План першага паўгоддзя на прамысловасці Наркмажсйпрама выкананы на 102,8 проц., г. зн. выпушчана прадукцыі на 6 мільянаў рублёў больш, чым прадумана планам.

Але з гэтай меркай нельга пакхоць да прамысловасці, калі мы гаворым аб задовольненні растуцага попыту на тавары. Не толькі аб выкананні плана павіна ісьці гутарка. План у бачым стыханіскам годзе ёсьць толькі абавязковы мінімум і выкананне яго не з'яўляецца ніякім героістам або поўвагам. Гутарка ідзе аб поўным выкарыстанні тэхнічай магутнасці прадпрыемства і максімальнай эканоміі сырэнні. Планы могуць быць выкананы на 200 і больш процантаў, асабліва на тых прадпрыемствах, якія працуюць на недафіцыйнай сырэнні.

«Звязда» змясціла рад матэрыялаў аб грубым ігнараванні асобнымі прадпрыемствамі і арцэямі прамкампаніі інтэрэсаў спажываўца, асабліва дзіцячага спажываўца. У магазінах нельга даецца дзіцячых калінаў, папак, звячэйных дзіцячых панапак, з калі яны і ёсьць, то вельмі нізкай якасці. Дастаецца і даросламу спажываўцу. За звячэйнымі трусамі і майкамі часта выстравляюцца чаргі. Або ўзяць такі прыклад, як балеткі, іх амаль што ўсім не стала ў продажы. Ці не таму, што нашы абытковыя прадпрыемствы і арцэі лічаць за сабе ніжэй гонару займацца такой дробязцю?

Але і тыя прадпрыемствы, якія абмежаваны сырэннай, таксама могуць магчымасць шляхам максімальнай эканоміі і дабіцца намога больш прадукцыі, чым гэта прадумана планам.

### ВЫПРАЎЛЕННЕ ПАМЫЛКІ

У «Звяздзе» ад 20 ліпеня ў перадавым артыкуле памылкова прыведзены ўстаўшчыя даныя аб ходзе ўборкі ільну па Касцюковіцкай МТС.

Гэта знайшло адлюстраванне ў апышчы работы трактарыстаў і ільноперабітчыкаў Касцюковіцкай МТС, якая дана ЦК КП(б)В і СНК БССР у тэлеграме, амячтанай ў тым-жа № «Звязды».

## АБ ЗАМЕНЕ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАГА ГРАШОВАГА ПАДАТКУ З КАЛГАСАў ПАДАХОДНЫМ ГРАШОВЫМ ПАДАТКАМ

### Пастанова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта і Совета Народных Камісараў Саюза ССР

Існуючая сістэма абкладання калгасаў сельскагаспадарчым грашовым падаткам, павуваваная на аснове пагектарных ставак падатку з паванага паводу бачуга года і на ўз'ямні большай часткі падатку за кошт даходаў ад зерных культур, амаль поўнасцю вызывала ад падатку даходы ад тэхнічных культур і жыллагадоўлі. У сучасны момант такая сістэма, занострая супроць зернавой гаспадаркі, стала ўжо несправядлівай і павіна быць аменена ў адпаведнасці з ростам даходаў ад жыллагадоўлі і тэхнічных культур.

2. Устанавіць з 1936 года ўз'ямнае з калгасаў падаходнага падатку на наступных асновах: а) падаходны падатак калгасам ўпачваець па агульнаму валавому даходу калгаса за папярэдні год, вызначаемы на галавы справядлівага калгаса. У склад абкладенага даходу калгаса ўваходзяць усе грашовыя даходы калгаса, а таксама натуральныя яго даходы ад сельскагаспадарчай вытворчасці, вылічаныя па дзяржаўных загатоўчых пачам.

Рост даходаў калгасаў ад тэхнічных культур, жыллагадоўлі, агародніцтва і прамыслаў дазваляе ўжо ў сучасны момант знізіць абкладанне даходаў ад зерных культур, а ўмацаванне калгасаў, як буйных сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, дазваляе замяніць устарэлым сельскагаспадарчым падаткам з калгасаў больш справядлівай сістэмай абкладання — падаходным падаткам.

б) Стаўка падаходнага падатку з калгасаў устаўляецца для сельскагаспадарчых арцелей і кому у размеры трох процантаў, а для таварыстваў па сумеснай апрацоўцы зямлі — у размеры 4 процантаў ад валавога даходу.

У адпаведнасці з гэтым, Цэнтральны Выканаўчы Камітэт і Совет Народных Камісараў Саюза ССР пастанаўляюць:

3. Устанавіць наступныя тэрміны ўзносаў калгасамі падаходнага падатку: 20 проц. — к 1 сакавіка, 10 проц. — к 1 чэрвеня, 30 проц. — к 1 кастрычніка і астатні 40 проц. — к 2 снежня.

### АБ ПАРАДКУ ВЫДАЧЫ ССУД АШЧАДНЫМІ КАСАМІ ПАД ЗАКЛАД АБЛІГАЦЫЙ ДЗЯРЖАУНЫХ УНУТРАНЫХ ПАЗЫК

### Пастанова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта і Совета Народных Камісараў Саюза ССР

Дзясяттныя поспехі ў развіцці ўнутраных дзяржаўных пазык і задачы далейшага палепшэння ўсёй сыравы абслугоўвання трымальнік дзяржаўных пазык дазваляюць ужо ў сучасны момант адмяніць існуючы няўручны для трымальнік дзяржаўных пазык парадок выдачы ссуд паў заклад аблігацый толькі з дазваляў у кожным падобным выпадку камісіі сазвайснці дзяржаўнаму крэдыту.

2. Устанавіць з моманту зачыршвання канверсіі, г. зн. з 1 сакавіка 1937 года, выдачу ссуд ашчадных дзяржаўных унутраных пазык на наступных паставак:

а) ссуды паў заклад аблігацый выдаюцца на суму не звыш 30 проц. кошту аблігацый, на тэрмін не звыш 6 месяцаў з уз'яманнем поўпроцента ў месяц;

б) трымальнік дзяржаўных пазык, атрымаўшы ссуд паў заклад сваіх аблігацый, у часе карыстання ссудамі не прымае ўдзелу ў выражках пазык, з прычыны чаго аблігацы, зданна ў забеспячэнне ссуду, паступаюць у партфель ашчадных кас, з пры папярэдняй соуді трымальнік дзяржаўных пазык выдаюцца новай аблігацы на агульваю суму з правам ўдзелу ў далейшых тэрмажах;

У сувязі з гэтым Цэнтральны Выканаўчы Камітэт і Совет Народных Камісараў Саюза ССР пастанаўляюць:

в) на ссудах, выданых паў заклад аблігацый унутраных пазык і не авернутых у тэрмін, уз'ямнаца адзін процант у месяц.

1. Адмяніць існуючы парадок выдачы ашчаднымі касамі ссуд паў заклад аблігацый дзяржаўных унутраных пазык толькі з дазваляў у

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР М. КАЛІНІН. Старшыня Совета Народных Камісараў Саюза ССР В. МОЛАТАў. В. а. сакратара Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР І. УНШЛІХТ.

## Ваенна-фашысцкі мядеж у Іспаніі

ПАРЫЖ, 19 ліпеня. (БЕЛТА). Агенцтва Гаваз перадае з Мадрыда: Украдчыя паведамленні гавораць, што парадок поўнасцю адыоў у Барселоне і ў Сан-Себастыяне (Іспаніка Паўночнага Афрыка). У Мадрыда паўстаўшчыя поўнасцю разгромлены. Многія з іх уцяклі па Францыскае Марока. Партыя нароўнага фронта з'яўляецца, што будучы падтрымаць урад. Ва ўсіх гарадах народная супраціўленне паўстаўшым. 6 тыс. астраўскіх гарнякоў прыбылі ў Мадрыда для падтрымання ўрада.

Старшыня каталонскага ўрада Компаніе не пагадае ўрадавага бундыку, кіруючы дзеяннямі супроць мяежнікаў.

Мадрыцкае ўрадавае радыё распушчэла зварот іспанскага ўсёагульнага рабочага саюза да ўсіх рабочых арганізацый, у якім гаворыцца, што выканаўча камісія ўсёагульнага рабочага саюза прадпісае неадкладнае аб'яўленне ўсёагульнага забастоўкі на найвызначаны тэрмін да таго часу, пакуль не будзе падаўлена значныя пусьтанне. Забастоўка пачнецца аўтаматычна на ўсіх пунктах, дзе абыўлена асабліва становішча. Яна папырыцца на ўсе пункты, дзе асабліва становішча будзе аб'яўлена ў далейшым.

Як паведамляюць з Мадрыда, у Калдыкс народ і грамадзянская гвардыя адбілі ў мяежнікаў упраўленне грамадзянскага губернатара. Гарнякі Рыо-Тыно ў суправажэнні грамадзянскай гвардыі і забяспечылі вылікай колькасцю дынаміту накіраваліся ў Севілья. Гарнякі Лібораса занялі горы праход, каб перапоўніць перасоўваючы мяежнікаў.

Зняў з пасады камандуючы першай ваеннай акругай (Мадрыда) генерал Вірхіліо Каваельсас.

Урад выдаў загад аб роспуску ўсіх мяежных ваісковых часцей.

ПАРЫЖ, 20 ліпеня (БЕЛТА). Весткі аб Іспаніі бедныя і паранешняму супраціўлены. Тэлеграмы праходзяць праз цензуру.

Агенцтва Гаваз паведамляе з Гібралтара, што мараканскія часці і замежныя легіян (войскі мяежнікаў) завалялі іспанскія гарады каля Гібралтара. Іх артылерыя бачушыцца абстрэлівае рабочых, якія аказваюць энергічнае супраціўленне. Шмат забітых, сотні раненых.

Агенцтва «Энфармасьон» атрымаў да Мадрыда тэлеграму, у якой гаворыцца, што «за выключэннем асобных ізаляваных спроб, мяежне не папырыцца на іншыя пункты. Рабочыя масы на баку ўрада. Ёсьць надзея, што мяежне будзе поўнасцю падаўлена.

ЛОНДАН, 20 ліпеня. (БЕЛТА). Іспанскі ўрад пералаў па радыё, што ўрадавыя крысеў «Сервантэс» бамбардыраваў сёння горад Балдыс. У тым-жа паведамленні папырджэцца, што мяежнікі завалялі Аляксірас. Млечныя генералы высалялі ў Аляксірасе десант. Млечныя гарнізон быў разгромлены і здаўся. Рабочыя, аднак, аказалі супраціўленне і далі бой мяежнікам на перапоўнітым ім адрывішча на памагу мяежнікам у Севілья. У Малагу прыбылі падвожныя лодкі, верныя ўраду.

У Сеуде, Севілья і Калдыкс камандванне мяежных часцей апыблывала агляд аб вядчы абро, пагражваючы самымі няжыкімі парамі за пелькананне гэтага агаду.

Другія ўрадавыя караблі бамбардыравалі Мадрыда і Сеуту. Указавецца, што ў манрыні Кордова мяежнікі падаўлены.

ПАРЫЖ, 20 ліпеня (БЕЛТА). Як паведамляе агенцтва Гаваз, адзін з дзіраў мяежнікаў генерал Франко абыў, што ў руках паўстаўшых знаходзяцца Андалузія, Бургос, Валенсія, Арагонія, а таксама Канарскія і Балеарскія астравы.

Авіячасці, разамшчаныя ў Тэтуане (Іспанскае Марока), не далучыліся да фашысцкага мяежне і прываў і выгоднасць самалёту.

Згодна-ж урадавага паведамлення, у Барселоне супроць мяежнікаў накіравана штурмавая і грамадзянская гвардыя і авіяцыя. Мяежнікі панеслі вялікія страты. Сярод іх праведзены шматлікія ар-

Увора ўчарашы ўрадавыя самалёты сцінулі некалькі бомб над Тэтуанам. Забіта каля 20 чалавек.



Ордэнаўсец Сергей Іванавіч РАЖКОў, машыніст Ільготральнага машыны «Алговын», залатчы сельскагаспадарчай арцелі «Гарыоны Ірмалічы», Ар. павслага раёна. Фото Курочка.

### АБ СТВАРЭННІ НАРОДНАГА КАМІСАР'ЯТА ІУСТЫЦЫ СІОУЗА ССР

### ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА І СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАў СІОУЗА ССР

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт і Совет Народных Камісараў Саюза ССР пастанаўляюць: 1. Арганізаваць аб'яднаны (саюза-республиканскі) народны камісарыят іустыцыі Саюза ССР. 2. Вылучыць з сістэмы народных камісарыятаў іустыцыі саюзных і аўтаномных республік органы працуратурны і следства, падначалены іх непарускай пракуратуры Саюза ССР. 3. Устанавіць, што крмінальнае і грамадзянскае законодаўства, а таксама законы аб судустройстве і судаводстве павінны быць адны для ўсяго Саюза ССР.

### АБ СТВАРЭННІ НАРОДНАГА КАМІСАР'ЯТА АХОВЫ ЗДАРОУЯ СІОУЗА ССР

### ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА І СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАў СІОУЗА ССР

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт і Совет Народных Камісараў Саюза ССР пастанаўляюць: 1. Арганізаваць аб'яднаны (саюза-республиканскі) народны камісарыят аховы здароўя Саюза ССР з перадачай у яго веданне ўсёагульнага дзяржаўнага санітарна-іспытальнага пры СНК Саюза ССР і а папарадкаванню яму ўсёагульнага інстытута эксперыментальнай медыцыны імя А. М. Горкага пры СНК Саюза ССР.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР М. КАЛІНІН. Старшыня Совета Народных Камісараў Саюза ССР В. МОЛАТАў. В. а. сакратара Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР І. УНШЛІХТ.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР М. КАЛІНІН. Старшыня Совета Народных Камісараў Саюза ССР В. МОЛАТАў. В. а. сакратара Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР І. УНШЛІХТ.

### АБ НАЗНАЧЭННІ ТАВ. КРЫЛЕНКА Н. В. НАРОДНЫМ КАМІСАРАМ ІУСТЫЦЫ СІОУЗА ССР

### ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА СІОУЗА ССР

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР пастанаўляе: назначыць народным камісарам іустыцыі Саюза ССР т. Крыленка Дікава Васільевіча.

### АБ НАЗНАЧЭННІ ТАВ. КАМІНСКАГА Г. Н. НАРОДНЫМ КАМІСАРАМ АХОВЫ ЗДАРОУЯ СІОУЗА ССР

### ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА СІОУЗА ССР

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР пастанаўляе: назначыць народным камісарам аховы здароўя Саюза ССР тав. Камінскага Грыгорыя Наумавіча.

### АБ НАЗНАЧЭННІ ТАВ. ЛЕВАНЕУСКАГА ПЕРАД ПЕРАЛЕТАМ

### ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА СІОУЗА ССР

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР пастанаўляе: назначыць народным камісарам аховы здароўя Саюза ССР тав. Леванеўскага Грыгорыя Наумавіча.

### АБ НАЗНАЧЭННІ ТАВ. ЛЕВАНЕУСКАГА ПЕРАД ПЕРАЛЕТАМ

### ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА СІОУЗА ССР

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР пастанаўляе: назначыць народным камісарам аховы здароўя Саюза ССР тав. Леванеўскага Грыгорыя Наумавіча.

### ПЕРАД ПЕРАЛЕТАМ ТАВ. ЛЕВАНЕУСКАГА

ВАШЫНГТОН, 18 ліпеня. (БЕЛТА). Канадскі ўрад дазваляў герою Саюза ССР Леванеўскаму паляць праз канадскую тэрыторыю па шляху ў СССР. Леванеўскі ў сучасны момант знаходзіцца ў Лос-Анжэлесе (Каліфорнія), дзе ён рыхтуецца пацяць паляць, прыкладна, у канцы ліпеня па маршруту: Сан-Францыска, Сіэтль, Прыпц Руперт (Бакала), Кетчikan (Аляска), Джэно, Сявэр-вэй Фэрбенкс, Ном і далей у Сібір.

### ВЯЛІКІ ЭНТУЗІЯЗМ У ТУРЦЫІ З ПОВАДУ ПАГАДНЕННЯ У МАНТРЕ

АНКАРА, 20 ліпеня (БЕЛТА). Анаталійскае тэлеграфнае агенцтва паведамае, што канчатковае нагаўленне, дасягнутае ў Мантрэ, выклікала энтузіязм у Турцыі. Па ўсёй краіне ў момант падпісання канвенцыі будучы арганізаваны дэманстра-

цыі. Турэцкія войскі, грунтуючыся на вылікачых з гэтай новай канвенцыі правах, урачыста ўступілі на ўладанне ўзброенымі працяў. Шматлікія дэлегацы з усіх канноў Турцыі вылазжаюць у Дарданелы.

Сіэтль, Прыпц Руперт (Бакала), Кетчikan (Аляска), Джэно, Сявэр-вэй Фэрбенкс, Ном і далей у Сібір. Леванеўскага ў паляне будзе суправаджаць Леучанка. Леванеўскі мае намер арабіць паляць на нова-нізкакрылым пельнаметалічным аэнамагорным самалёце.



АБМЕЖАВАЛІСЯ ПАСТАНОВАЙ

(Пісьмо слухача)

Прэзідум Пашчаніцкага рай-выканкома тры месяцы таму выдас вынік рашэння аб адкрыцці разліч-ных дамоў пры калгасах імя Ста-ліна, імя ЦВК БССР, «Чырвоны Ко-мунар» і «Праўда».

РАДЫЕАПАРАТУРА ЗАЛІВАЕЦА ВАДОЙ

У пачатку гэтага года ў Менску арганізаван азіяны ў БССР разліч-табачнік пры Беларускай камітэце СНБ БССР.

Старшыня Беларускай гэтага тав. Аракеваў добра ведае аб умовах працы радыёапаратуры, але памучні не патурбавана прадставіць патры-хольца паміжніка.

У СЫРОЙ КВАТЭРЫ

(Пісьмо слухача)

Я маю 6 дзяцей на ўзросце ад трынаццаці да 11 гадоў. Жонка мае хворыя. Жыву ў пясной, сырой і пёмнай кватэры (Віцебск, Мала-Раволюцкая, 56).

НІ ГРОШАЎ, НІ АДКАЗУ

(Пісьмо слухача)

Я жыву ў Менску. Мой былы муж Візак Владимир Андрэевіч зараб папраце на жлобінскім хлеба-завадзе.

ВЫХОДНЫ ДЭНЬ У МЕНСКУ ЗА КУЛЬТУРНЫ, ДОБРА АРГАНІЗАВАНЫ АДПАЧЫНАК!

ВЕЧАРМ У САДЗЕ „ПРОФІНТЭРН“

З наступленнем вечара горад заз'яў яркімі электрычным агням. Вуліцы запоўніліся прыгожа апа-рутай масай народа.

З розных канцоў, шырокім пато-кам паче лютаскай маса да гарадско-га саду «ПрофінтэРН».

— Добра было-б аераз пакатацца на лодцы, — з нейкай заідрацою адгуваецца хлопца з гітарай.

— Добра-б... Ды лодка няма!

Расчараваная кампанія ўходзіць у глыб сады.

Недалёка ад лодчайнай станцыі на невялікай астрава іграў азіяны ду-хавы арган.

Супроць цэнтральнай алеі пабу-дывана бескася-чытальня. У цэнтры вялікі стол, многа крэслаў.

На роўнай дарожцы мы ўдзі-маемся на самы ўзгорак сады. Яркі агням пераважае рэклама.

«Зала танцаў». Наведвальнікаў тут лаводы многа. Маленькая зала не можа ўмясціць усіх жадаючых.

У аддаленым кутку парку ста-ць дзіравы пачарнеў хлест. Гэта так званы салары і дум.

У аддаленым кутку парку ста-ць дзіравы пачарнеў хлест. Гэта так званы салары і дум.

У аддаленым кутку парку ста-ць дзіравы пачарнеў хлест. Гэта так званы салары і дум.



На мескім гарэсве ў выхадны дзень. НА ЗДЫМКУ: адпачываючыя ў парку.

У ПАРКУ СУМНА

Яшчэ лета ў поўным разгары, але ў менскім парку культуры і адпачынку вее асеннім сумам.

З настольных гульняў парк мае толькі тры бильярдны, у якіх ідзе стае шарыкаў і папсаваны кій.

Пераважная большасць працоўных горада ў парк ідзе з сем'ямі і на палы дзень.

Дзеці ў парк ідуць з адзіным жа-даннем: — пакатацца на каруселі.

— А дома ты мяне пакатаеш на жывым ружовым кані?

— Жывы ружовы кані не бывае, — растлумачвае хлопчыку бацька.

— А чортны бываюць — пшты хлостык.

— Бываюць... — Дык пасадзі мяне таты на чар-ага, а хаду каб ён быў такі, як жывы.

Дзеці і ў гульнях жадаюць бачыць сапраўдныя рэчы, сапраўдных жывёл.

— Сума ў нашым парку... Але нічога. Хутка ўжо заканчваецца се-зон.

— Але мы хочам адпачыць сё-ня, у нас сёння выхадны дзень...

— Што-ж рабіць, — пацскае плячымся тав. Фрыдман — у вас выхадны і ў нас таксама выхадны.

Сталёны не забяспечвае культур-нага адпачынку працоўных.

Але... 18 ліпеня выхадны дзень ідзе на прапартыя дзень і ўста-ноўнах Менска, выхадны дзень і на Усебеларускі сталёны.

— Прыдзе заўтра, — гаворыць дырэктар сталёна тав. Фрыдман, — вы ўбачыце, якія будуць у нас за-бавы.

— Але мы хочам адпачыць сё-ня, у нас сёння выхадны дзень...



У выхадны дзень у парку культуры і адпачынку. НА ЗДЫМКУ: галоўны інжынер Беларускай праекта тав. Козыць В. П. са сваёй сям'яй.

НА ПЛЯЖЫ

На працягу доўгіх год пляж на Старажоўцы быў забітым і бес-прытульным участкам.

Толькі ў гэтым годзе гарэсве ўспомнілі аб пляжы на Старажоўцы і заняліся прыкладзеннем яго ў куль-турны выгляд.

Білет і месцы трыбуць не пра-мушараваны. Ужо раней прыходзіў той жахаваны лютаска меса.

— Сталёны не забяспечвае месцамі агітаніі і прапаганды фізкультуры і спорту.

— Але мы хочам адпачыць сё-ня, у нас сёння выхадны дзень...

НА СТАДЫЁНЕ

Сталёны «Дынама» выдатна аб-сталяваны з добрым футбольным по-лем, беговай дарожкай, пляцоўкамі і інш.

— Сталёны не забяспечвае месцамі агітаніі і прапаганды фізкультуры і спорту.

— Але мы хочам адпачыць сё-ня, у нас сёння выхадны дзень...

„СЁННЯ ВЫХОДНЫ ДЭНЬ, ПРЫДЗІЦЕ ЗАЎТРА“

Выхадны дзень. Тысячы людзей навіраваюцца на Усебеларускі ста-лёны, саборніцтвамі, спартыўнымі выступ-леннямі.

— Прыдзе заўтра, — гаворыць дырэктар сталёна тав. Фрыдман, — вы ўбачыце, якія будуць у нас за-бавы.

— Але мы хочам адпачыць сё-ня, у нас сёння выхадны дзень...

ГРУБАЕ ІГНАРАВАННЕ ІНТАРЭСАУ СПАЖЫЦА

ОРМА (Ад нашага спецыяльна-га карэспандэнта). Вось ужо 10 месцаў, як наша шавейка арцель «Чырвоны сцяг» райко-ма партыі і гарэсве тав. План другога квартала мы выканалі на 102 проц.

Спраўднае становішча арцель зу-сім адваротнае. За голымі лічбамі выканання плана крыюцца аднае ігнараванне і грубыя памучні ўказанні партыі і ўрада аб асе-ні новых відаў прадукцыі, пашы-рэнні асартыменту.

Паліго мужчынскіх і жаночых арцель у першым паўгоддзі павіна была выпушчана 2,5 тысяч штук.

Тут у арцель рашылі проста: па-вошта думаць аб асартыменце, вы-пускваць патрэбны матэрыял, калі можна выканаць план (у рублёх) без асаблівага напружання і эканом-таў?

— Сталёны не забяспечвае месцамі агітаніі і прапаганды фізкультуры і спорту.

— Але мы хочам адпачыць сё-ня, у нас сёння выхадны дзень...

— Сталёны не забяспечвае месцамі агітаніі і прапаганды фізкультуры і спорту.

— Але мы хочам адпачыць сё-ня, у нас сёння выхадны дзень...

— Сталёны не забяспечвае месцамі агітаніі і прапаганды фізкультуры і спорту.

— Але мы хочам адпачыць сё-ня, у нас сёння выхадны дзень...

— Сталёны не забяспечвае месцамі агітаніі і прапаганды фізкультуры і спорту.

— Але мы хочам адпачыць сё-ня, у нас сёння выхадны дзень...

— Сталёны не забяспечвае месцамі агітаніі і прапаганды фізкультуры і спорту.

— Але мы хочам адпачыць сё-ня, у нас сёння выхадны дзень...

— Сталёны не забяспечвае месцамі агітаніі і прапаганды фізкультуры і спорту.

— Але мы хочам адпачыць сё-ня, у нас сёння выхадны дзень...

— Сталёны не забяспечвае месцамі агітаніі і прапаганды фізкультуры і спорту.

— Але мы хочам адпачыць сё-ня, у нас сёння выхадны дзень...

— Сталёны не забяспечвае месцамі агітаніі і прапаганды фізкультуры і спорту.

— Але мы хочам адпачыць сё-ня, у нас сёння выхадны дзень...

— Сталёны не забяспечвае месцамі агітаніі і прапаганды фізкультуры і спорту.

— Але мы хочам адпачыць сё-ня, у нас сёння выхадны дзень...

— Сталёны не забяспечвае месцамі агітаніі і прапаганды фізкультуры і спорту.

— Але мы хочам адпачыць сё-ня, у нас сёння выхадны дзень...

— Сталёны не забяспечвае месцамі агітаніі і прапаганды фізкультуры і спорту.

— Але мы хочам адпачыць сё-ня, у нас сёння выхадны дзень...

— Сталёны не забяспечвае месцамі агітаніі і прапаганды фізкультуры і спорту.

— Але мы хочам адпачыць сё-ня, у нас сёння выхадны дзень...

КАНСТЫТУЦЫЯ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ДЗЯРЖАВЫ

(ПРАЦЯГ)

упартасці, самаафярнасці, без чаго такія справы адкрываюцца новаму эпоху чалавечай гісторыі, не могуць быць зроблены.

Гэтыя перамогі заваяваны працоўнымі пад кіраўніцтвам славян камуністычнай партыі Леніна—Сталіна, азіянай партыі, якая па-салядова і да канца паставіла ў ажыццяўляла заданне вызваленні працоўных ад прыгнёту капітала, заданне пачаць назаўсёды канец усякай эксплуатацыі і прыгнёчэн-ню чалавеча чалавечам, якія ар-ганізавала і вяла рабочы клас і ўсіх працоўных на перамаганні ўсіх труднасцей, усіх перашкод, усіх сіл супраціўлення ворагаў, для таго каб ажыццявіць сацыялістычны лад.

Гэта кіруючая і навіраваюцца роля камуністычнай партыі — пе-равадзіла атрала працоўных у іх барацьбе за далейшы перамогі са-цыялізма — знаходзіць сваё выгу-ленне ў артыкуле 126 новай Кан-стытуцыі.

...Найбольш актыўны і сваяло-мыя грамадзяне з радоў рабочага класа і іншых пластоў працоўных з'яўляюцца ў камуністычна перадавым СССР, якая з'яўляецца барацьбе за атрала працоўных у іх барацьбе за ўмацаванне і развіццё сацыялісты-чнага ладу і якая ўз'яўляе працоўных іро ўсіх арганізаваных працоўных іро грамадзкіх, так і заарганізаваных.

Новая Канстытуцыя — плад гэ-тых намаганняў, гэтай барацьбы,

Наша новая савецкая Канстытуцыя з'яўляецца дзяржаўнай формай дыктатуры рабочага класа на новай ступені яе развіцця, ужо не пера-ходнага перыяду, а са-цыялістычнага грамад-ства.

Гэтай акалічнасці многія не ра-зумеюць і блытаюцца ў пытаннях дыктатуры рабочага класа, у пытан-нях сутнасці новай Канстытуцыі.

А гэта блытаніна вынікае галоў-ным чынам з вульгарнага, мяшчын-скага разумення дыктатуры рабоча-га класа, якое бачыць у дыктатуры толькі адно, што дыктатура рабочага класа з'яўляецца паша-леннем буржуазіі і панаваннем над буржуазіяй. У палобнага ролю вы-стаўляюць у дзень дыктатуры рабочага класа асаблівасці паша-лення класавых войнаў і вострых момантаў класавых войнаў, калі дыктатура класавая як не абмежавана ніякімі законамі, ніякімі прамі-сламі і традыцыямі ўлада, у бараць-бе з ворагамі працоўных.

Але тае разуменне дыктатуры рабочага класа вельмі аднабаковае, няправільнае, памылковае. Яно су-падае з буржуазным тлумаченнем дыктатуры рабочага класа, дзе валу на млы буржуазных паша-ленцаў на ўладу рабочага класа.

Ленін гаворыць, што галоўнае ў дыктатуры пролетарыята гэта на-ступнае:

«Дыктатура пролетарыята ёсць асобая форма класавога саюза паміж пролетарыятам, авангардам працоўных, і шматлікімі напро-летарскімі пластамі працоўных

(добрая буржуазія, дробныя гаспа-дарычкі, салятары, інтэліген-цыя і т. д.), або большасцю іх, саюза, супроць капітала, саюза ў мэтах поўнага звяржэння капітала, поўнага падаўлення супраціў-лення буржуазіі і спробаў рэстаў-рацыі з ёе боку, саюза ў мэтах канчатковага стварэння і ўмаца-вання сацыялізма».

І далей: «Вышэйшы прыныт дыктатуры — гэта падтрыманне саюза пролетарыята з сялянствам, каб ён мог утрымаць кіруючую ро-лю і дзяржаўную ўладу».

Так ставіць пытанне аб дыктату-ры пролетарыята Ленін і Сталін. Па-лоўны ўчыліцца ў апаўдэнавы раз-каз «Пытанні Леніна» Сталіна, каб пераканацца, як глыбока заблы-таліся некаторыя вульгарныя блы-танікі, якія сьвярджаюць, што нова-вая савецкая Канстытуцыя «знімае» бытае пытанне аб дыктатуры ра-бочага класа ў СССР.

Гэта самая шлоўная славесна. Па-даварот, мы можам сказаць, што імяна пашер, на новай ступені дыктатуры рабочага класа ў СССР, з'яўляюцца гіданцы сацыялістычна-га пераўтварэння, якія ўмацавала і пашырыла сваю базу.

Гэтай базай з'яўляецца дыяер са-цыялістычнага эканаміка і сацыя-лістычна грамадская ўласнасць. Саюз рабочага класа з сялянствам стаў моцным і непарушным. Моцна ру-ка аб руку з рабочымі і сялянямі, з'яўляюцца савецкая інтэлігенцыя. Дэверс да рабочага класа з боку ўсіх працоўных стала бязмежнай.

Ленін. Т. XXIV, стар. 311.

Ленін. Тэоры. Т. XXVI, стар. 460.

ТАРМОЗЯЦЬ МЕХАΝІЗАЦЫЮ НА СПЛАУНЫХ РАБОТАХ

Механізацыя такіх працавільных працэсаў, які спляўняе, адзірнае велеразмерную ролю ў напашчым правядзенні спляў.

Адна з Вабруйскай спляўкаторы гэтаму не аддаць увагі. Адзі-ным відам механізацыі тут застаец-ца толькі мотафлот.

Ішчэ ў пачатку 1936 года спляўкаторы атрымала ўказанне ад трэста Лебел аб пабудове 4 пера-грузжалінікаў. Гэтыя механізмы значна пашкаравалі і пагубілі ў вы-стаўцы. Відавочна, іхне значэнне ма-е хутчэйшы пуск у эксплуатацыю перагрузжалінікаў. Аднак у спляў-каторы в гэтым не сплываюцца. Пачальнік мотафлота Т. Кротай і ін-жынер Хазаў, якім даручана пабу-дова перагрузжалінікаў, замест ра-боты заняліся нікому не патрэбным спрэчкамі паміж сабой.

Па сапдагару з Гомельскай спляўкаторы першы перагрузжалі-нік павінен быў ішчэ 1 чэрвеня быць пущан у эксплуатацыю. А г-нак і на сённяшні дзень ні адна з іх не гатова. Па зьяне Хазава, адна з перагрузжалінікаў можа пусціць у эксплуатацыю на працягу некаль-кіх дзён, бо ўсё поўнае паархав-тавана для мантанту. Але Кротай не забяспечвае мантант неабходнай рабачай сілай.

Вельмі мае нахліста тое, як пра нас — сялянскі клас — кляпоціцца ўрад, кляпоціцца наш любімы Сталін.

Вось голаз аднаго з многіх міллі-наў, якія пашер назаўсёды і моцна звязалі свой лёс з нашай партыяй, з савецкай ўладаю, сацыялізмам.

І новая Канстытуцыя, сталінская Канстытуцыя нашай дзяржавы ішчэ больш агрутуе ўвесь наш па-род, абудзіць новыя творчыя сілы, патхціць іх на новыя перамогі.

Журнал «Большеви» № 13.

А. КАЦ.

